

**В.Дз.Старычонак**

# **Беларуская літаратура**

**Дапаможнік  
для абитурыентаў**

**Выданне 4-е, дапрацаванне**

**МІНСК  
•вышэйшая школа•  
1996**

# Шаноўны дружа!

У гэтым годзе перад тобой паўсталі складаная задача — здаць уступны экзамен па беларускай літаратуре. На ім ты павінен выявіць глыбокія гісторыка-тэарэтычныя веды, уменне аналізаваць мастацкі твор з пункту гледжання сённяшняга дня, паказаць высокі ўзровень свайго эстэтычнага і інтэлектуальнага развіцця. Вырашыць паставленую задачу, безумоўна, не так проста. Каб у некаторай ступені палегчыць працэс падрыхтоўкі да экзамену, спасораны гэты дапаможнік. У структурным плане ён складаецца з чатырох частак. У першай выкладаюцца гульнія патрабаванні да экзамену і даюцца метадычныя порады абітурыенту: характеристызуцца магчымыя памылкі і сродкі іх плавгання, прыводзяцца асноўныя крытэрыі ацэнкі вуснага экзамена, сліс твораў па сучаснай беларускай прозе, паэзii і драматургii, тлумачацца 100 найбольш ужывальных літаратурных тэрмінаў. У другой (асноўнай) частцы асвятляюцца пытанні, акрэсленыя праграмай па беларускай літаратуре для паступаючых у ВНУ. Пасля кожнага раздзела прыводзяцца крылатыя слова (афарызмы) з твораў разглядаемых асветнікаў, дзеячаў культуры і пісьменнікаў, якія можна выкарыстаць для аргументавання сваіх меркаванняў у

час адказу, а таксама кантрольныя пытанні і заданні, якія дапамогуць табе праверыць свае веды, узровень самападрыхтоўкі. Трэцяя частка, аформленая ў выглядзе дадатку, змяшчае творы, якія рэкамендуюцца абітурыентам для завучвання на памяць, а таксама спіс неабходнай літаратуры.

Безумоўна, падручнік не можа прэтэндаваць на поўны ахоп матэрыялу і вычарпальнае асвяленне ўсіх праблем. Ён ні ў якім разе не можа быць для абітурыента панцэхай, шпаргалкай. Таму не трэба механічна завучваць адказы, не ўникночы ў іх сэнс. Карысць можа прынесці толькі творчая перапрацоўка прыведзенага матэрыялу, яго аналіз.

Калі ты адчуваш патрэбу ў нашай дапамозе і згодзен разам з намі падрыхтавацца да ўступнага экзамену, праверыць свае веды, то за справу. Мы верым у цябе і жадаем поспехаў!

Аўтар

# *Агульныя патрабаванні да вуснага экзамену на беларускай літаратуры і метадычныя парады абітурыенту*

Экзаменацыйны билет па беларускай літаратуры ўключае ў сябе два пытанні, якія ахопліваюць перыяд развіцця беларускай літаратуры ад старажытных часоў да нашых дзён. Пытанні для білетаў складаюцца на аснове Программы для паступаючых у ВНУ. Па змесце яны не выходзяць за межы школьнай праограммы і могуць быць прысвежаны творчасці асобных пісьменнікаў ці паэтаў, харектарыстыцы некаторых твораў і іх герояў, вызначэнню мастацкіх асаблівасцей твораў і інш. Напрыклад:

- I. 1. Вобраз князя Вітаўта ў драме М. Гусоўскага «Песня пра зубра».  
2. Раман у вершах І. Гілевіча «Родныя дзеці» — вострасюжэтны твор, пра сучаснасць.
- II. 1. Рэальнае і казачнае ў паэме «Тарас на Парнасе».  
2. Выкryццё Гарлахвацкага і гарлахватчыны ў камедыі К. Крапіў «Хто смяеца апошнім».
- III. 1. Рэвалюційна-вызваленчыя матывы ў творчасці Цёткі.  
2. Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай літаратуре.
- IV. 1. Вобразы засцянковай шляхты ў п'есе В. Дуніна-Марцінкевіча «Пінская шляхта».  
2. «Жыццё — выпрабавальнасць чалавека на чалавечнасць» (па творах А. Дудара).
- V. 1. Майстэрства Я. Коласа — гумарыста і сатырыка ў апавяданні «Соцкі падвёў».  
2. Тэма Вялікай Айчыннай вайны ў беларускай літаратуры.
- VI. 1. Вобраз Сымона Зябліка ў драме Я. Купалы «Раскіданае гняздо».  
2. Агульначалавечыя матывы ў творчасці М. Танка.

Экзаменацыйныя білеты у некоторых выпадках (звычайна на гуманітарных факультэтах) уключаюць не два, а трох пытанні. Трэцяе пытанне, як правіла, звязана з агульнакультурнымі тэмамі (гл. Праграму).

Асноўнымі крытэрыямі ацэнкі вуснага экзамену звычайна з'яўляюцца:

1. Дакладнае веданне пытання, адсутнасць фактычных памылак. Так, напрыклад, многія абітурыенты не помніць герояў твора, блытаюць ці відазмяняюць імёны і прозвішчы, не заўсёды правільна характарызуюць эпоху, не ведаюць аўтарскай пазіцыі, кампазіцыі твора і інш.

2. Паўната і глубіня адказу, г. зн. дастатковая сума інфармацыі аб прадмете разважання, вычарпальнасць аргументацый, наяўнасць неабходных каментарыяў і інш.

3. Навукова-тэарэтычны ўзровень, г. зн. адпаведнасць ведаў сучаснаму ўзроўню літаратуразнаўчай науки. Напрыклад, калі абітурыент разглядае мастацкі твор з пункту гледжання яго кампазіцыі, ён павінен зыходзіць з тых паняццяў і высноваў, якія прыняты ў сучасным літаратуразнаўстве.

4. Інтэлектуальны ўзровень адказу, г. зн. уменне абітурыента абагульчяць, класіфікаваць, сінтэзаваць факты і з'явы, піраўлюваць іх, даказваць, сцвярджаць, аргументаціўнасць свае выказванні і інш.

5. Наяўнасць, маўленчых памылак, выкліканых наведаннем арфашчных, граматычных і сінтаксічных правіл, а таксама эмаяцянальной узбуджанасцю, тэмпам выкаузання, баязлівасцю абітурыента.

Кожное з пытанняў патрабуе ад абітурыента ведання агульнага стану развіцця беларускай літаратуры, жанравага і тэматычнага багацця, умения аналізуаць мастацкія творы, разумення іх сутнасці, а таксама паказу сваіх адносін да апісаных пісьменнікам з'яў, падзеяў, дзеянняў і ўчынкаў герояў.

Адказ па беларускай літаратуре — гэта заўсёды рабочіе задачы, працаванай у фармулёўцы пытання. Таму трэба ўважліва прачытаць пытанне, асэнсаваць яго і толькі пасля гэтага пераходзіць да працы над адказам. Амаль заўсёды абітурыенты пішуць не поўныя адказы, а алгаритмы — тэзісы ці планы, што абумоўлена абмежаваннем у часе пры падрыхтоўцы

адказу. Тэзісы і планы могуць быць як сціслымі, лаканічнымі, так і разгорнутымі, падрабязнымі. Прывядзём прыкладныя варыянты планаў і тэзісаў па творах М. Гусоўскага, Ф. Багушэвіча, К. Крапівы, М. Лынъкова, М. Танка, А. Дудара.

**ВОБРАЗ КНЯЗЯ ВІТАЎТА ў ПАЭМЕ  
М. ГУСОЎСКАГА «ПЕСНЯ ПРА ЗУБРА»**

1. Гісторыя напісання паэмы М. Гусоўскага «Песня пра зубра».

2. Зубр як сімвал беларускай зямлі і яе жыхароў. Параўнанне ляснога волата з князем Вітаўтам.

3. Князь Вітаўт як справядлівы ўладар, разважлівы кіраўнік. Паказ князя ў паўсядзённай вайскова-падрыхтоўчай і выхаваўчай дзейнасці. Высокароднасць, струласць да падначаленых, патрабавальнасць, строгасць — асноўныя рысы характару князя.

4. Адносіны аўтара да Вітаўта. Ідэалізацыя М. Гусоўскім гэтага вобраза.

5. Параўнанне князя Вітаўта з Сігізмундам Старым і іншымі князямі, якія праявля мкнуліся да ўлады і багацця.

6. Вынікі дзейнасці Вітаўта: «густа ён справамі век насяліў свой» (дабіўся цэнтралізацыі ўлады, і Вялікае княства Літоўскае ў час яго княжання дасягнула небывалага росквіту).

7. Князь Вітаўт і сённяшні дзень. Значэнне паэмы, пераклады яе на беларускую мову.

**ПАЭМА Ф. БАГУШЭВІЧА «КЕПСКА БУДЗЕ!»**

1. Ф. Багушэвіч добра ведаў цяжкае жыццё сялянства, якое задыхалася ад беззямелья, цярпела нястачы. У паэме (яе называюць і вершаванай аповесцю) «Кепска будзе!» паэт паказвае бесчалавечнасць царскіх чыноўнікаў і паноў, бясконцыя пакуты простага беларускага мужыка, рост яго самасвядомасці.

2. Аліндарка — галоўны герой твора. Ён нарадзіўся ў сакавіку, нешчаслівым, па народных павер'ях, месяцы: зімовыя запасы з'едзены, а да лета яшчэ далёка. «Кепска будзе!» — такімі словамі сустракае бацька

# **Змест**

<b>Ад аўтара</b>	3
<b>Агульныя патрабаванні да вуснага экзамену на беларускай літаратуры і метадычныя па- рады абітурыенту</b>	5
Праграма па беларускай літаратуры	27
<b>Літаратура эпохі Сярэднявечча (X—XV ст.) і Рэнесансу</b>	43
Ефрасіння Полацкая (1110—1173)	45
Кірыла Тураўскі (каля 1130 — каля 1182)	48
«Слова пра паход Ігараў»	49
Францішак Скарэна (да 1490 — каля 1551)	54
Мікола Гусоўскі (каля 1480—1533)	60
<b>Беларуская літаратура другой паловы XVII — пачатку XVIII ст.</b>	66
Станаўленне беларускай позэзіі	66
Андрэй Рымша (каля 1550 — пасля 1595)	67
Сімяон Полацкі (1620—1680)	68
Станаўленне беларускай драматургіі	70
<b>Беларуская літаратура XIX ст.</b>	74
Вікенцій Рыбінскі (1786—1855)	76
Канстанцын Вераніцын (1834—1904)	78
Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (1807—1884)	82
Кастусь Каліноўскі (1838—1864)	89
Францішак Багушэвіч (1840—1900)	94
Янка Лучына (1851—1897)	101
Адам Гурыновіч (1869—1894)	104
<b>Беларуская літаратура XX ст.</b>	107
Цётка (Алаіза Пашкевіч) (1876—1916)	113
Янка Купала (1882—1942)	120
Якуб Колас (1882—1956)	143
	349

Максім Багдановіч (1891—1917)	167
Кандрат Крапіва (1896—1991)	176
Кузьма Чорны (1900—1944)	188
Уладзімір Дубоўка (1900—1976)	197
Уладзімір Жылка (1900—1933)	202
Міхась Лынъкоў (1899—1975)	207
Пятрусь Броўка (1905—1980)	212
Максім Танк (1912—1995)	221
Аркадзь Куляшоў (1914—1978)	230
Пімен Панчанка (1917—1995)	239
Янка Брыль (нар. у 1917 г.)	247
Іван Мележ (1921—1976)	251
Іван Шамякін (нар. у 1921 г.)	258
Васіль Быкаў (нар. у 1924 г.)	262
Уладзімір Каараткевіч (1930—1984)	268
<b>Сучасная беларуская паэзія</b>	274
Ніл Гілевіч	277
Рыгор Барадулін	280
Анатоль Вярцінскі	284
Генадзь Бураўкін	286
Сяргей Законікаў	287
Янка Сіпакоў	289
Алесь Разанаў	291
Яўгенія Янішчыц	294
Эмігранцкая паэзія	295
<b>Сучасная беларуская проза</b>	303
Іван Навуменка	310
Алесь Адамовіч	311
Вячаслаў Адачык	312
Віктар Казлоў	313
Віктар Карамалай	315
<b>Сучасная беларусская драматургія</b>	317
Андрэй Макаёнак	319
Алесь Петрашкевіч	321
Аляксей Дудараў	322
Мікола Матукоўскі	324
<b>Творы, якія рэкомендуюцца абітурыентам для завучвання на памяць</b>	327
<b>Літаратура</b>	346

**Старычонак В. Дз.**

**С 77 Беларуская літаратура: Дапах. для абіту-  
рыентаў. — 4-е выд., дапрац. — Мін.: Выш. шк.,  
1996. — 350 с.**

**ISBN 985-06-0200-1.**

Чацвёртае выданне дапаможніка, дапоўненае і пашира-  
нае, падрыхтавана ў адпаведнасці з праграмай па беларускай  
літаратуре для ВНУ і пабудавана так, каб кожны выпускнік  
змог самастойна, без настаўніка асэнсаваць вывучанае ў шко-  
ле, ліквідаваць праблемы ў сваіх ведах. У дапаможніку выкла-  
даюцца агульныя патрабаванні да экзамену, характеристызую-  
ца магчымыя памошнікі і сродкі іх пазбягания, тлумачацца 100  
найбольш ужывальных літаратурных тэрмінаў, прыводзяцца  
біяграфіі пісьменнікаў, сур'ёзнае ўвага ўдэяляецца найбольш  
складаным пытанням літаратуразнаўчага працэсу. Пасля  
кожнага раздела прыводзяцца крылатыя слова (афарызымы)  
з твораў разглядаемых пісьменнікаў, а таксама контрольныя  
пытанні і заданні для праверкі сваіх ведаў, узроўню самапад-  
рыхтоўкі.

Дапаможнік знайдзе шырокое выкарыстанне не толькі  
сярод выпускнікоў школ і тэхнікумаў, але і ў літаратурных  
гуртках, факультатывах, семінарах, сярод слухачоў падрых-  
тоўчых курсаў.

Трэцяе выданне выйшла ў 1995 г.

**С 8820600000—037  
М 304(03)—96**

**Дадат.—96**

**ББК 83.3(4Бен)я729**